

КАНДИДАТЫ БЛОКА КОМУНІСТАў І БЕСПАРТЫЙНЫХ

Сяргей Іванавіч Марозаў

Кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Цімкавіцкай выбарчай акрузе

Апошні раз я сустраў Сяргея Іванавіча на IV акруговай партыйнай канферэнцыі райкому КПБД Беларускай акругі 25 мая гэтага года. Жывы і рухомы, невялікага росту, але моцны і падняўшы, ён аб чымсь гораца спрачаўся з групай дэлегатаў, калі я, падшоўшы, вынаваў яго з тым гонарам, які аказан яму беларускім народам, і паліраў назначыць час, каб пагаварыць аб яго біяграфіі.

— Гэта што-ж, ты нарыс пра мяне напісаць думаеш?

— Ну, так.

— Гм... Пісаць-жа пра што? Жыў, працаваў, працуе. Гэта ты без майго расказа ведаеш. Звычайна ў мяне біяграфія.

— А ты ўсё-ж раскажы.

У часе абедзённага перапынку мы зноў сустраліся.

— Ну, нарадзіўся я ў 1895 годзе, — пачаў Марозаў свой расказ. — З аднаго года ў Пінскай кавальскай-вадзінскай фабрыцы пайшоў. У дэпартацыю паступіў у салдаты ўваўлі, на фронт. Тут, на захадзе, быў у Маладэчцы, Вілене, Вілейцы, Радзівілічах. Матэрыялістам у армейскай камандзе ў 10-й арміі служыў.

Дык... дык аб чым я, уласна? — успаміны яшчэ халявалі Марозава. Але ён па прычынах стараўся фармуляваць іх у скупыя, паважана дакладныя словы.

— Семнаццаці год. На фронце я яго сустраў. Тут, у Вязьме, мы стаялі. І ведаеш, там я першы раз выступіў на мітынгу. Справа была перад літоўскім наступленнем. Гаварылі, што Кераскі прыдзе, не прыходзіць. Выступіў задрэпаны эсэрык. І сараз проваўша памітаю—Данец. Такага прама ў кінофіліі без грима цукаць можна. Увесь час прамаўляў перамаўляў, а левая роліца валася кудлаві і піскліва распынаўся, каб у наступленне ішлі.

Я, вядома, тады многа з таго, што пачаў ведаць, не разумей, а толькі ў наступленне нам не з руці было халодна: гэта я ведаў добра. Ну і падзеі голас (ён у мяне тады яшчэ паманей, чым зараз, быў). Братва мяне, вядома, да грузаўка прапартуе, што за месці трыбуны быў. Увесь я. Спачатку мурашкі па целу пабеглі: столькі народу на мяне глядзіць. Я над ім адзін вышэй за ўсіх стаю (эсэрык не ў рахунак), і ўсё чакаючы, што я скажу. А ў мяне быццам і слоў ніякіх не стала. Усё забыў. Толькі чуць, мне з адзінаццаці рэдакцыяў крычалі: «Ёе драйфуй, Сяргей, растлумач гэтаму, які ў перамаўляе, нахвалі наступлення, і што Ленін напісаў». Азіраўся я на вокал — народ усё свой.

Баялівае ў мяне, як рукой, вядо. Ну і пайшоў я ксціць эсэрыка. І пра «дэпартацыю міністраў-капіталістаў» і пра «смір хіжым» і пра грамадзянскую вайну... Усё выклаў, што ведаў. Ян дзець усе, і як скончыў — не памятаю. Толькі рэбяткі «ура» крычалі, а эсэрык больш не выступіў.

Вось, разумееш, я пасля таго дня, напэўна, тысяч разоў выступіў, а толькі гэтага першага свайго выступлення ніколі не забуду. Ты аб гэтым не пішы, вядома. Гэта так, ушомнілася, воль і расказаў.

Якраз аб гэтым я і напішу.

Марозаў пахмыляўся паглядзеў на мяне:

— Ну, як ведаеш. Далей расказваць, ці што?

— Вядома.

— Ну, у РСЧА мяне ў дзесяцінашты годзе прымавалі. Палаў я ў 18-ю сэралювую дывізію, на Паўночным фронце. З Мілерам мы змагаліся талы. Потым на Заходнім нас перахінулі. Пад Варшаву хадзіў.

— У партыю калі ўступіў?

— 4 красавіка 1919 года, там-жа, у дывізіі. Палаў 18 і білет партыйны выдаваў. Апошняя мая пасада ў гэтай дывізіі — камісар палка. Быў-бы час—можна было-б расказаць, як мы да заданняў Палаў, рэўкомы аргані-

за 1932 год. Лістапад. Марозаўныя вятры з гор наскрозь пранізваў чалавека, рыскаўшага сунуцца ў прамежыя пясчкі. Калочы снэг з пяском, які віхараў дзеціца па пустыні, кола твар. Н-ская пагранічная застава атрала, якім камандаваў тав. Марозаў, жыла сваім звычайным баявым жыццём. Пагранічнікі выведжвалі ў пясчкі на ахову граніцы, вяртаючыся чысцілі і кармілі коней, вучыліся, чыталі, веселіліся, зноў аддзяжалі.

У раёне заставы аперывалася басмаўка банды англійскага найміта Курбана Тахта-Мата. Ён апошай было неабітае яшчэ ў той перыяд на Паміры байства (гулаўца).

Вазраўшася банды за савецкімі граніцамі, у Кашгары. Да нас прыходзіла чарабаваль і пагвалтоўніца.

Глыбокай ноччу начальнік заставы атрымаў ад мясцовага жыхара, які аказаўся адраджэнцам, паведамленне, што Тахта-Мат з некалькімі басмаўкамі спыніўся на ноч у мясціні кілометраў за дзесяць ад заставы. Не маючы магчымасці правесці правільнае гэтае даных, начальнік заставы пачаў выхадзіць да мясціні для асабістай разведкі. Яго суправаджаў шэры пагранічнік. Жменька байцоў і начальнік заставы пачалі ў асуду. На дарозе да мясціні, дзе пагранічнік меркаваў сустраць Тахта-Мата, яны сустракліся з бандой у паўтарыста чалавек. У нурчым банды два пагранічнікі былі забіты, два ўдалося адступіць, а трых у тым ліку і начальніка заставы басмаўка захапілі жыццём і пасля гэтага асудзілі заставу.

Атрымаўшы паведамленне аб гэтых падзеях, таварыш Марозаў пачаў дзейнічаць. У непрацяглай цемры, скрозь пелюгу снэгу і пяску атрав пагранічнікаў пад яго камандай рушыўся на вырुकту асуджаных.

Застава гераічна трымалася, адбіваючы ад авэрэты атак банды, але сілы прыходзілі ў канцы. Асталося воёмнаціць гранат і па дзесяці патронаў на байцы. І раптам, ужо на зыла-ку...

Аб пачуццях, якое адчувае асуджаным дэпартацыя, што падасяла дапамога звыку, расказаць нельга. Гэта трэба перажыць.

Чоткае стракатанне кулямёта і ролнае, забілае кура, што данасілася скрозь пахавальнае вышні лістападскага ветру, і беспарадачны трэск басмаўчых выстрэлаў паказалася пагранічнікам пулюнай музыкай адраджэння жыцця.

Атрав таварыш Марозава падаспеў своечасова. З таварышамі, параненымі ў кроў прамежым пяском і снэгам, байцы налішлі на басмаўца варанні і, як усміхаючыся выражэння таварыш Марозаў, «раскочалі бандачку». Яе асудзілі ўпхалі да перавалу Ак-Мей, да варты ў Індыю, за граніцу.

— Наогул заставу мы аднавілі, — заканчае свой расказ Марозаў, — днём, калі пачалі збіраць трупы, знайшлі і нашых двух таварышаў, з сямёркі начальніка заставы. Толькі па адзенню пазналі іх. А начальнік заставы Тахта-Мат спаліў, — пасля паўзы, — пра гледзячы ў падлогу, прараніў Марозаў, — абгаралага мы яго падбавалі.

Па боту, які не ўвесь вярнуў, ды па шпору на ім пазналі, што гэта ён. Але затое пра тых дзень — Марозаў рэзка адхінуўся на спіну дываля, — гэта-ж застава зноў змагалася з басмаўкамі, і дарага яны пачыталіся талы. Вельмі дарага. Слухай. Пойдзем паабедзем, праз трынаццаць мінут — пачаўся пасаджэння. За поўгадзіны не скажаш, што за дзесяць год рабілася...

Завол фронт, рэвалюцыя, баі супроць Мілера, пахот пад Варшаву, арганізаваны рэўкомы, узяцце Крапівата, ЧК, «савецкія Паміры», захадныя граніцы — чырвонаяспяжыні атрав. Вось «звычайная» біяграфія аднаго з большэвіцкай граніцы. кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР

І. ШАПАВАЛАУ.

ЗА СТАЛІНА РАЗАМ З НАМІ ГАЛАСУЕ ўся КРАІНА

ВЯЛІКІ ГОНАР

Тысячы людзей на заводах, фабрыках, у жылых дамах і кватэрах усіх вуліц і прадпрыемстваў, уваходзячых у Прамысловую выбарчую акругу Менска, у дзень 24 мая віталі адзін аднаго, ахвемваліся пацешаннем рук, абіраліся на дварах, у цэхах, каб падзяліцца ўражаннямі атрыманай весткі аб згодзе таварыш Канстытуцыі, нашай правадзіра і настаўніка — вялікага Сталіна балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Прамысловай выбарчай акрузе.

На маю долю выпаў вялікі гонар старшынстваваць у выбарчай камісіі Прамысловай выбарчай акругі. Разам з выбаршчыкамі нашай акругі гэта вялікае шчасце — аддаць свой голас яму — мудраму і любімаму — пацешнае ўвесь беларускі народ.

На выбарчых участках нашай акругі ўдзячаны ў гурткі па вывучэнню Канстытуцыі і выбарчага закона нашай рэспублікі сотні хатніх гаспадынь, пенсіянераў, старыкоў. Нашы лепшыя агітатары тт. Капіла, Левітас, Тарасаў і іншыя сваёй добрасумленнай работай заахвалілі заслужаны аўтарытэт сярэдняга насельніцтва.

З вялікай любоўю слухаюць працоўныя акругі на перадыбачных сходах і ўчастках дакладны, гутаркі аб славным, поўным наіцкавейшым эпопеямі гераічнай рэвалюцыйнай барацьбы за шчасце народнае жыццё свайго вялікага дарагога кандыдата—таварыша Сталіна.

Да ўсёй нашай работы нам аказвае дапамогу шматлікі актыў, які складаецца з розных слабаў выбаршчыкаў.

Выбарчы ўчасткі нашай акругі з кожным днём прымаюць усё больш прыгожы выгляд, становяцца сапраўднымі цэнтрамі агітацыі—масавай работы. Вуліцы, заводы, фабрыкі, дамы, уваходзячы ў нашу акругу, багата ўпрыгожаны плакатамі, транспарантамі, партрэтамі правадзіраў партыі і ўрада. З'явіліся агітацыйныя машыны. Усюды нагледнае гарачае жаданне выбаршчыкаў быць партыі свайго любімага кандыдата. На кожным кроку адчуваеш набліжэнне вялікага ўсёнароднага свята — дня выбараў у Вярхоўны Савет БССР.

НА ВЫСОКІМ ПАЛІТЫЧНЫМ УЗДЫМ

Гарачым кіпучым жыццём жыве рабочы калектыв нашай скурзавода «Большэвік». З кожным днём усё на большую ступень узнімаецца падрыхтоўчая работа да выбараў у сацыялістычны парламент нашай рэспублікі.

Згода геніяльнай чалавеча намай эпохі, нашага роліка і любімага правадзіра таварыша Сталіна балатыравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Прамысловай выбарчай акрузе ўзняла новую хвалю энтузіязма ў палітычным і вытворчым жыцці нашай заводы.

Рабочыя, служачыя, інжынеры і тэхнікі заводу ў 26 гуртках вывучаюць Канстытуцыю і выбарчы закон свайго рэспублікі.

У акруговыя і ўчастковыя выбарчыя камісіі мы паслалі сваіх лепшых партыйных і непартыйных большэвікоў.

Ініцыятары станаўлення руху на заводзе лепшыя станаўленцы тав. Леўніч вылучаны членам Горкаўскай акруговай выбарчай камісіі. Нядаўна прынятая ў кандыдаты партыі станаўленцы тав. Хвасціўская з'яўляецца членам выбарчай камісіі Прамысловай выбарчай акругі. Рабочы — камасмолец механічнага цэха — тав. Белан і беспартыйная работніца тав. Куркула з'яўляюцца членамі ўчастковых выбарчых камісій. Растуць новыя кадры большэвіцкіх агітатароў. 34 сваіх агітатараў мы паслалі на нашы пяць выбарчых участкаў.

Нашы лепшыя агітатары—беспартыйныя планавік тав. Браўман, камасмолец Анішч, начальнік аддзела збыту тав. Ханін—пацешнае выраслі добра рыхтуюцца да выбараў, праводзячы іх шліва і зместоўна. Яны карыстаюцца добрым аўтарытэтам у слухачоў сваіх гурткоў.

Адзін раз у дэкаду праводзім семінары агітатараў. 7 чэрвеня ў нас семі-

нар на тэму аб славным рэвалюцыйным жыцці нашай любімага кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР таварыша Сталіна.

Лепшыя станаўленцы ў дні выбарчай кампаніі ўсталяюць у радцы нашай Леніна—Сталіна.

4 чэрвеня Сталінскі райком КПБ зацвердзіў рашэнне нашай партыі арганізацыі аб прыёме ў кандыдаты станаўленцы тав. Міхліна і тав. Паміж цэхаў, брыгадаў, аддзелаў і асобных работніках заводу рашэнне сацыялістычнае спадарожна дастойнае сустрачае дзянь выб. Зацверджан пераходныя чырвоныя плакаты перамаўляе ў гэтым спадарожні Апрача гэтага, адпущана 1.500 руб. для праміравання начальнікаў і брыгадзіраў і асобных станаўленцаў дзянь даб'юцца лепшых вынікаў у борні.

Станаўленцы заводу сустракаюць выбараў новымі перамагамі свайго сацыялістычнае працы.

Станаўленцы-стругаль тав. Канар, выконвае сваю норму на 211 проц. хававец тав. Роткін—на 200 проц. завод у цэлым выканаў майскі план на 102 проц.

6 чэрвеня мы маркучам правесці соўту рабочых заводу разам з выбаршчыкамі 5 участка і падшэфнай Н-часці.

Выбарчая кампанія з'яўляецца казнейшым перыядам у жыцці нашай партыйнай арганізацыі. Мы зараз адналі вакол сябе дзесяткі адпальных беспартыйных актывістаў, з'яўляюцца добрым рэзервам для лепшага росту нашых партыйных доў.

П. Т. КУХТ
секратар партыйнага камітэта
окара курзавода «Большэвік».

З ІМЕМ СТАЛІНА ў СЭРЦЫ

Участак № 1. Члены ўчастковай камісіі па работай. А на тэрыторыі ўчастка кіпіць палітычнае жыццё. Усюды ў гэтым дні незвычайным уздым і ажывленне. Сталін—кандыдат у сацыялістычны парламент ордэнаўнаснай Беларускай Гэтага думка натхняе на новыя подвигі, якіх паказвалі ўсё на ўсіх участках работы.

Вялікім вытворчым уздымам адказваюць рабочыя на згоду роліка Сталіна балатыравацца па Прамысловай выбарчай акрузе.

Арцель «Чырвоны Іванілі». Рабочыя абавязаліся выканаць свой месячны план да 26 чэрвеня. За гэта змагаюцца ўсе.

Рабочыя зборнага цэха арцель Я. Салавей штодзень выконвае свой план на 230—240 проц. работніца гэтага цэха Альфёўская выконвае план па зборы велічыншчой на 190 проц. Велічыншчой ўсё ў рабоце паказвае член участкавой выбарчай камісіі першага ўчастка — работніца гэтай-жа арцель тав. А. Я. Рамановіч.

42 агітатары яноуць у масы жывое слова большэвіцкай прудыі аб жыцці і выдатнай рэвалюцыйнай дзейнасці свайго пшчэца і радасці — геніяльнага Сталіна. Выбаршчыкі вельмі ўдзячны давернай асобе на ўчастку, які арганізаваў пад ветароў, прысвечаных вількаму Сталіну.

27 мая, Клуб металістаў напоўнен народам. Выбаршчыкі першага ўчастка

Увжывіла слухачоў даклад аб ролі таварыша Сталіна ў лабавоё соцыялізму, у шудовым росквіце нашай рэвалюцыі. У выступленнях гучалі гарасловы любі і падзякі таварышу Сталіну за гонар, за росквіт іх іх ацаліваецца ў краіне сацыялізм.

Выбаршчыкі з неадрашліваею чалавечасцю даклад на тэму «Чалавечы Сталіна ў вызваленні Беларусі», які абдуцэна гэтамі дзямі.

Вельмі цікавую работу праводзіла даверная асобе на ўчастку. Запавяда абсталаванне пакоў, дзе ў паведных ілюстрацый будзе рэвалюцыйная дзейнасць таварыша Сталіна, як рухавых пратарая рэвалюцыі і арганізат ВКП(б). Тут будучы правадзіцца няцкі гурткоў.

Ва ўсіх гуртках арганізоўвае асудзілі хатніх гаспадынь на прадэмысты горада, у гістарычны і рэвалюцыйны музей, Дом Чырвонай Арцыя Пяцераў і т. д.

У бліжэйшым часе будучы праводзі асудзілі на Камароўку і Ляхоўку, ралей было асудзіце, а чанер у паюцца новыя дамы, карпусы фаб і заводу.

Усе за баявой кіпучай работай. хочучы быць дастойнымі свайго пшчэца вялікага кандыдата — свайго вялікага чалавеча свята — Сталіна А. САЛАУЕ



Знайдзі Іванавіча Марозава — старшынца Нова-Малынінскага сельсавета, Чароўскага района, кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Чароўскай сельскай выбарчай акругі.

СТАЛІН, СОНЦА МАЕ, ДЗЯКУЙ ТАБЕ

Вялікая радасць для перажываючых працоўных Савецкай Беларусі і ўсёй нашай вялікай радзімы.

Бязмежны радасць беларускага народа, які 26 чэрвеня будзе галасаваць за свайго першага кандыдата, геніяльнага машыніста дамамытыва рэвалюцыі — Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна і за яго верных саратнічкаў.

Вялікі гонар, які аказаў нам таварыш Сталін і яго бліжэйшыя саратнікі, ускладае на нас — навукоўчых работнікаў — абавязак непараўнальна лепш працаваць, выканаць укажаны таварыша Сталіна аб перадавой навуцы, аб умацаванні сувязі навуцы і жыцця, аб авалоданні большэвізмам.

На маю долю выпадае велізарнае шчасце галасаваць за генія чалавечасці, вялікага правадзіра ўсёй народнае любімага, ролікага Сталіна. Я буду галасаваць за таго, хто аслабіў мяне і маіх бацькоў, які ўвесь народ, ад прыгнетчання пралятарата мінулага, хто вывёў нас на шырокую, светлую дарогу, да камунізму, хто зрабіў наша жыццё радасным, як весняны дзень, хто зрабіў нас свядомымі будаўнікамі новага жыцця.

Дзе, у якой ішчэ краіне, апрача нашай, адкрыты такі шырокія прасторы для перадавой навуцы, народнай ішчэцтва, для смелай творчасці; дзе, у якой ішчэ краіне, апрача нашай, такі, як я — дачка нешчысненнага, беднага селяніна—маглі думаць аб вышэйшай асуде, працаваць на культурнай арэне і наяват атрымаць ступень кандыдата літаратурных наву. Няма ішчэ такой краіны, апрача нашай радзімы.

Усім тым, што маю зараз, я абавязана савецкай уладзе, партыі Леніна, вялікаму і любімаму Сталіну.

«За шчасце, светлую, светлую жыццё на зямле, Сталін, сонце мае, спасібо тебе».

Л. ФІЛІПСКАЯ,
кандыдат літаратурных наву.

ВЯЗМЕЖНА МАЯ РАДАСЦЬ

Пачуццё вялікай гордацы напавінае май малодзе сэрца. І я не ганарышся Я жыў і працую на тэрыторыі Прамысловай выбарчай акругі, дзе славны праўдзальнік вялікай справы Леніна, наш правадзіра і настаўнік таварыш Сталін, будзе балатыравацца ў Вярхоўны Савет БССР.

Да шчаслівага дня выбараў я рыхтуюся як да вялікага свята. Дзе, у якой краіне рабочы можа ўдзячліваць у выбарах і быць выбраным у органы Вярхоўнай улады? Гэту магчымасць маюць толькі працоўныя нашай краіны перамагчы сацыялізма.

Згода маршала камунізма, лепшага друга беларускага народа таварыша Сталіна і яго баявых саратнічкаў балатыравацца ў Вярхоўны Савет нашай рэспублікі натхняе мяне на новыя станаўленчыя перамагі.

У гарачым дні выбарчай кампаніі я сістэматычна выконваю сваю даўнюю норму на 180 проц. Брыгада, дзе я працую, з велізарным энтузіязмам ас-

рабнае аэраз масавую вытворчасць наахваленых стругальных станкоў, якіх мае вялікую патрабу наша ішчэцтва.

Я добра вывучыў Канстытуцыю выбарчы закон нашай рэспублікі. раз у гурткі, дзе я займаюся, прадэма гутаркі аб славным, поўным гераізма і барацьбы жыцці нашай лікага Сталіна.

Я, як і ўсе нашы гурткоўцы, працягваю кожнае слова аб вялікім жыцці любімага правадзіра, бо кожны хопі-бі і самая маленькая, рысва яго біяграфіі — гэта жывая тэка ралёў за шчасце народнае.

У дзень 26 чэрвеня я з вялікай боўю атрыну ў выбарчую урну бютэнь з найдаражэйшым для мяне ім ролікага Сталіна.

ІВАН МІХАІЛАВІЧ ВАСІЛЕУСКІ,
отыханавец слесарна-зборнага цэха менскага станінабудуцкага заводу імя Варашылава.

НЕДАПУШЧАЛЬНАЯ ПРАКТЫКА

23 мая арганітэтам ЦВК БССР па Гомельскай вобласці былі тэрмінова выніканы ўсе адказныя работнікі вобласці.

У сваёй прамове намеснік старшын арганітэтата тав. Шайкевіч даваў сабраўшымся наступную ўстаноўку. «Робіце, атрымоўвайце дакументы, выкажыце на раён на пытанні выбараў. Праз два дні абавязкова прывядзіце весткі аб становішчы падрыхтоўкі да выбараў у раёнах».

Районныя арганізацыі — райвыканкомы, сельсаветы — абрабаваліся прыезд прадстаўнікоў з вобласці, ад іх чакалі выкрэтай дапамогі. Але... дабрама. Нагастраляваўшы два дні, абласное начальства рашыла вярнуцца ў Гомель. Кожны рыхтаўся пісаць вялікую справаздачу аб праробленай рабоце.

У выніку такога кіраўніцтва многія раённыя вобласці зусім неадзаваліваючы рыхтуюцца да вольнай палітычнай кампаніі — да выбараў у Вярхоўны Савет БССР, асабліва на частны арганізацыяна-тэхнічнай работы.

Амаль ва ўсіх раёнах вобласці спісы выбаршчыкаў складзены вельмі неахайна. Пасля вывешвання іх выяўлена надзвычай многа смажэнняў і блытанін.

У Лоеўскім раёне да гэтага часу не арганізавана выліка пасведчанстваў выбаршчыкам, якіх выяжджаюць у дру-

гія раёны. У Веражынскім і Хаткаўскім выбарчых участках у спісах выбаршчыкаў адсутнічаюць імяны і імяны на бацьку. Большасць спісаў мае многа памарак і выпраўленняў. У многіх сельсаветах Будкаўска-Лёўскага раёна ў спісах выбаршчыкаў прапушчана шмат выбаршчыкаў. У спісы Селіпскага выбарчага ўчастка не занесена 8 выбаршчыкаў, прозвішчы многіх пераблытаны. Замест Лужавога Якава Антонавіча, напісана: Якаўлевіч. Замест Ніна Пятроўна, напісана: Ніна Якаўлеўна. Такія-ж факты маюць месца і на другіх сельсаветах. Так у спісах выбаршчыкаў Ногайскага выбарчага ўчастка асобным выбаршчыкам, які маюць 30 гадоў ад роду, запісана — 130 год. Замест 1890 года нараджэння — 1993 года. Выбаршчыца Кавалёва Анна Пятроўна 1894 года нараджэння ў спісах запісана — 1913 года. У гэтых-жа спісах прапушчана шмат выбаршчыкаў.

Старшын Чырвонабярэжскай і Странскай выбарчых акруговых камісій Жлобінскага раёна не раз сігналізавалі перад арганітэтатам вобласці, што райвыканком, у прыватнасці, старшын Барыска, не стварае ўмоў для работы камісіі. Гэтыя акруговыя камісіі ішчэ да гэтага часу не маюць сродак перасоўвання і падбавлення магчымасці звязца з участкімі. Вылуча-

ная райвыканкомам для Странскай акруговай камісіі аўтаматна стаяць без руху, з прычыны адсутнасці бензіну. Але гэтыя сігналы астаюцца без раагавання, і становіцца на сёння не змянілася. Іншыя выбарчыя ўчастковыя камісіі гэтага-ж раёна ішчэ та-сама не маюць пампінкаў.

Абласныя работнікі, якія выяжджаюць у дапамогу раёнам, толькі фіксуюць факты і не прымаюць ніякіх мер, каб знішчыць недахопы на месцы.

Упаўнаважаны арганітэтата — загадчык аблпраўдзела Хайтовіч тры дні прасядаў у Рагачове і літаральна цікаў дапамогі не аказаў раённым арганізацыям у галіне палепшання работы па падрыхтоўцы да выбараў. Для складання справаздачу аб праробленай ім рабоце ён факты браў з палатка.

Ад упаўнаважана, які выяжджаюць у раён, нічога не папрабуе. Нядаўна на пасяджэнні арганітэтата за-слухоўвалі асобныя раёны аб правядзення ім рабоце па падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Савет БССР. Аднак упаўнаважаны, арганітэтата, які аб-следаў гэтыя раёны, ніхто не заслу-хоўваў. А старшын арганітэтата тав. Малышэў пшча чарговую зылоку ў ЦВК БССР, што ў раёны вобласці паслан увес абласны актыў.

ГОМЕЛЬ. (Спец. нар. «Звязды».)
Н. ГІРШЫН.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ ЗА ВЫКАНАННЕ УКАЗАННЯ ВЫБАРЧАГА СХОДА

Да пачатку выбараў кіруючых партыяў у партарганізацыі фабрыкі (Менск) самым адстаючым участкам работы была партыйная вучоба. Трэба прама сказаць, што партыйнае жыццё ў гэтых арганізацыях хавалася камуністаў не ўдзяляў на гэтай увагі. Школы партыйнай асветы адназначна-выбарчыя сходы аб'ядноўвалі гэта партыйнае жыццё з падлеткаў жорсткай большасцю крытыкі. Большасць таварышаў у гэтых арганізацыях гэта балючае пытанне ўскрываў прычыны дрэннага спосаду партыйнай вучобы. У прыклад рэзультатам з'яўляўся падняццям усеі партыйна-палітычнай і арганізацыйнай работы партыйнага схода асабіста ўказаў на неабходнасць карэннай перабудовы работы партарганізацыі.

Гэта было выклікана тым, што партыйнае жыццё ў гэтых арганізацыях было мала ўдзяляў увагі гэтаму пытанню ў частку партыйнай работы. Становішча было такое, што школы пачалі пераходзіць на заняткі па асабістых пытаннях, а не на агульныя. Гэта ў значнай ступені адбілася на якасці вучобы, калі часта для прапагандысцкіх мэтаў партыйнае жыццё было перабудавана ў выглядзе аднаго з гэтых школ зацікаваўся.

Партком яшчэ да гэтага часу не набыў у неабходнай колькасці літаратуры і падручнікаў, каб заахвочваць партыйнае жыццё партыяў, і не наладзіў правільна вучобы тых таварышаў, якія займаліся ў школе вяртання камунаў у ўчастках партыйнага жыцця пры РК КП(б)Б. Гэтыя недахопы трэба ліквідаваць зараз-жа.

Л. І. ЭЛЕНТУХ,

НЯМА ПАЛІТЫЧНАЙ РАБОТЫ СЯРОД БУДАЎНІКОУ

Партыйнае жыццё будаўнічых трэст (Могілёў) з'яўляецца адной з буйнейшых будаўнічых арганізацый у рэспубліцы. На яго ўкладзена адказная праца — рашуча ліквідаваць вынікі палітычнай і арганізацыйнай будаўніцтва ў будаўнічых і ў найбольш шчырных тэрмінах зрабіць партыйнае жыццё горадаў у Беларусі.

А будаўніцтва ў горадах занята зараз 1500 чалавек. Гэта лічба расце кожным днём. У сваёй большасці рабочыя — гэта моладзь, якая прыйшла ў будаўніцтва з вяснянскай партыйнай працаваць не толькі на будаўніцтва, але і ў інтэрнатах.

Будуць і арганізацыя павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

УЗНАЧАЛІЦЬ АРГАНІЗАЦЫЙНУЮ І МАСАВА-ПАЛІТЫЧНУЮ РАБОТУ НА ВЫБАРЧЫХ УЧАСТКАХ

Броўка разгарнулася кампанія па выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай Савецкай Савецкай Рэспублікі. Арганізацыя, паслядоўна ад аднаго часу да другога выбарчай кампаніі пачынае да самага адказнага моманту — да выбараў на аснове ўсеагульнага, роўнага і прамого выбарчага права пры тайным галасаванні.

На гэтым этапе, горад і вялікай масе сустрэлі працуючыя Савецкай Беларусі вестку аб тым, што вялікі Сход і яго бліжэйшыя саратнікі далі згоду балатывацца ў Вярхоўны Совет БССР. Гэты вялікі гонар, вялікая ўвага і клопаты, якія заўсёды аказвалі і аказваюць партыя і ўд і асабіста таварыш Сталін беларускаму народу, яшчэ больш узрадзілі партыйнае жыццё працуючых мас у адпаведнасць да выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Важнае бязмежнае любоў і адданасць партыі, ураду і таварышам Сталіну ўсе партыйныя Беларусі выражаюць на гэтых выбарах. Высокі гонар, асабліва кіруючым партыі і ўрада беларускаму народу, абавязвае нас арганізаваць яшчэ лепш, чым выйшаў на гэты і ідэянаму зместу ўсё арганізацыйнае, агітацыйнае і прапагандысцкае работу на выбарчых участках.

На жаль, сям-там кіруючым партыі і арганізацыі, саветаў забываюць гэтыя іслах кіруючых выбарчай кампаніі на выбарчых участках.

На жаль, сям-там кіруючым партыі і арганізацыі, саветаў забываюць гэтыя іслах кіруючых выбарчай кампаніі на выбарчых участках.



Анна Васільеўна Мураўёва (у цэнтры) — брыгадзір жаночай трактарнай брыгады Высачанскай МТС, кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Высачанскай выбарчай акрузе, гутарыць з выбаршчыкамі. Фото С. Грына.

ЖЫЦЦЕ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

РАСЦЕ КОЛЬКАСЦЬ ВЫДАТНІКАУ БАЯВОЙ ВУЧОБЫ

Пачатак летняй лагернай вучобы ў нашай частцы супаў з перыядам падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Гэта знайшло свой адбітак на рэзультатах першых дзён вучобы. З выключным уздымам распаўсюдзіліся байны і камандзіраў залучылі вучобы.

Узростае партыйнае актыўнасць, імкненне сустрэць лань выбараў выдатнымі якасцямі арганізацыі апырыцца ўдзельнікамі баявой вучобы. Расце і шчырыя сацыялістычныя спаборніцтва.

З першых дзён лагернай вучобы ў масавую партыйна-палітычную работу была накіравана на тое, каб падрыхтаваць байноў і камандзіраў да выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Партарганізацыя не ўзначаліла разгортвання сацыялістычнай і ўдзяльніцтва на поўнае выкарыстанне планаў будаўніцтва.

Ні ў адным інтэрвале не арганізаваны чыровыя куты.

Важнае жыццё на будаўніцтве і камсамольскай арганізацыі. Сябраў камітэта тав. Барыс вельмі ўсё больш двух тыдняў аказвае работу.

Нельга абыйсці і гарком партыі, які чытаў партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Не выконвае рашэнняў Бюро ЦК КП(б)Б і Маргеліўскай абком камсомала, які павінен быў паслаць на будоўлю 400 камсомольцаў. Абком, абмежаваныя пасылкай тэлеграм райкам камсомала, нават не правярну іх выканання, і ў выніку на будаўніцтве працуюць толькі 7 камсомольцаў.

Будуць і арганізацыя павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Будуць і арганізацыя павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Будуць і арганізацыя павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Будуць і арганізацыя павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Будуць і арганізацыя павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Будуць і арганізацыя павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Будуць і арганізацыя павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Будуць і арганізацыя павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

УЗОРНА ЎБЯРОМ СТАЛІНСКІ ЎРАДЖАЙ

З вялікай радасцю мы чыталі і абмёртвалі на сваім агульным сходзе заклік камбайнераў Бердзінскага раёна брацкай Украінскай рэспубліцы аб арганізацыі сацыялістычнага спаборніцтва на ўзорнае правядзенне ўборачай. Нам, камбайнерам, партыя і ўрад аказаў вялікае давер, даручыўшы нам такую выдатную задачу, як камбайны. Ад нас многа залежыць у паспяховай правядзенні ўборачай. І гэта ўскладна на нас вялікі абавязак.

Зараз мы заканчваем вучобу ў школе камбайнераў, набываем тэарэтычныя веды, дэталёва вучымся камбайна. Праз некалькі тыдняў мы пакідаем школу. Набытыя веды хутка будзем скарыстоўваць на калгасных палях. Гэтага моманту мы чакаем з непаўняненнем. Кожны з нас гарыць жаданнем паказаць узоры стахаванай работы на ўборцы.

Мы ўключаемся ў спаборніцтва камбайнераў трох брацкіх савецкіх рэспублік — Расійскай, Украінскай, Беларускай — і абавязваемся змагацца за максімальнае скарыстанне нашых выдатных савецкіх камбайнаў.

Мы добра ведаем, што для ўзорнай работы камбайнаў павялічэнне патрабавання вялікай падрыхтоўчай работы. І таму мы абавязваемся ўважліва правесці не толькі падрыхтоўчыя сацыялістычныя ўзоры, але і тых палыхаў участках, дзе яны будуць убіраць багаты ўраджай, каб павялічыць прастоту, не падрыхтоўчы пераходы, каб участкі павялічылі ўборку былі роўныя, ачышчаны ад пустаў, ад замяняў.

Ва ўсім гэтым нам павінен дапамагчы самі калгаснікі. Кожны з нас будзе дэталёва ведаць маршрут свайго камбайна.

Мы абавязваемся правесці ўборку не больш чым за 14—15 рабочых дзён, убіраць на кожны паўночны камбайн не менш 150 гектараў і на кожны паўднёвы камбайн не менш 250—300 гектараў. Мы абавязваемся правесці ўборку высокакасна, не дапускаючы страт.

У нас яшчэ няма практычнага вопыту работы. Упершыню прыходзіць працаваць на камбайне, што ўскладняе нашу задачу, але гэта нас не палохае. Мы ўвучылі ў сваіх сілах. Мы ўпарта працавалі над асвадзеннем тэхнікі.

У нашым асяроддзі ёсць нямецкая выдатніца вучобы, я, напрыклад, тт. Корбут, Кавалёў, Раматніў, Нікалаў і іншыя. Будзем скарыстоўваць вопыт старых камбайнераў, разгорнем сацыялістычнае спаборніцтва і даб'ёмся поўнага выканання свайго абавязку.

Увесь наш народ з вялікай радасцю прытуляецца да гістарычнага дня выбараў у Вярхоўны Совет, каб у дзень выбараў — 26 чэрвеня аднадушным галасаваннем за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных людзей раз прадэманстравалі волю савецкага народа змагацца за новую перамогу сацыялізма, прадэманстравалі сваю згуртаванасць вакол вялікай партыі Леніна — Сталіна.

Абавязваемся сустрэць выбары ў Вярхоўны Совет БССР паспяховым завяршэннем вучобы. Узорна падрыхтуемся і па-большавіцку правядзем ўборку высокага ўраджаю.

Па даручэнню 60 ўдзельнікаў агульнага схода камбайнераў-ўдзяльнікаў менскай школы камбайнераў: Лобан, Корбут, Шустоўскі, Кавалёў, Сыцько, Нікалаў, Крыжашы, Рашатніў.

ЗАЦЯГВАЮЦЬ УЗДЫМ ПАПАРАЎ

Школьнікі, якія арудавалі ў Наркамземе БССР, у зямельных органах Палацкага раёна, рабілі ўсё, каб скарыстаць папаравае поле. У мінулым годзе большасць калгасаў Палацкага раёна не мела папараў. Папары астатніх калгасаў складалі 20—30 процантаў да плана азімай сябвы. Гэта прыводзіла да таго, што азімныя сямейныя па занятых папарах.

Па плане 1938 года калгасы Палацкага раёна маву 5,373 га папаравага поля, што складае каля 70 проц. да плана азімай сябвы. Своечасова ўзялі папары і арганізавалі за імі правільны догляд — ёсць адзін з важнейшых участкаў ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў сельскай гаспадарцы.

Як вядома, самымі лепшымі аўляюцца маёйкі папары. Між тым, майляюцца, а ў Палацкім раёне пільна ўдзельнічаюць на 1 чэрвеня выканаў усяго на 8,7 проц.

9 сельсаведаў раёна наогул яшчэ не прыступілі да ўдзельня папараў. Прычым група сельсаведаў, як Аляксееў, Арлеўскі, Васільеўскі і Малы-Стынянскі, якія скончылі сябву 10—15 мая, за праходзіўшы 4 ліпені не ўзялі ні аднаго гектара папараў.

Аб тым, які кіравнік МТС займаюцца гэтай важнейшай работай, паказваюць такія факты. Брыгадзір трактарнай брыгады Палацкай МТС Калужаў.

УСЕСАЮЗНАЯ НАРАДА ТРАКТАРЫСТАЎ

3 чэрвеня ў Наркамземе Саюза ССР адбылася Усеагульная нарада трактарыстаў. На нарадзе абмёртваліся пытанні аб палепшэнні эксплуатацыі машына-трактарнага парка, аб нормах выпрацоўкі на палыхах трактарных работах, а таксама аб пераглядзе існуючай сістэмы аплата працы трактарыстаў.

У абмеркаванні гэтых пытанняў прымаюць удзел трактарысты, брыгадзіры трактарных брыгад, дырэктары, старшыні аграагромаў і работнікі наркамземаў рэспублік і краёвых і абласных аддзяленняў. (БЕЛТА).

Дрэна наладжана арганізацыйна-масавае работа сярод трактарнікаў Беларускай Савецкай Рэспублікі. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Дрэна наладжана арганізацыйна-масавае работа сярод трактарнікаў Беларускай Савецкай Рэспублікі. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Дрэна наладжана арганізацыйна-масавае работа сярод трактарнікаў Беларускай Савецкай Рэспублікі. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Дрэна наладжана арганізацыйна-масавае работа сярод трактарнікаў Беларускай Савецкай Рэспублікі. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Дрэна наладжана арганізацыйна-масавае работа сярод трактарнікаў Беларускай Савецкай Рэспублікі. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

Дрэна наладжана арганізацыйна-масавае работа сярод трактарнікаў Беларускай Савецкай Рэспублікі. Партыйнае жыццё будаўнічых трэстаў павялічэння арганізацыйна-партыйнага жыцця ў будаўнічых трэстах.

